


Т.Р. Рамза, *Беларуская мова? З задавальненнем! Для замежных студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі з электронным дадаткам*, 2-е выд., дапрацаванае і дапоўненае, Вышэйшая школа, Мінск 2022, 311 с.



Дадзены дапаможнік з'яўляецца другім (дапрацаваным і дапоўненым) выданнем добра вядомай кнігі з 2010 г., якой карысталіся не толькі замежнікі, але і самі беларусы, якія захацелі па-

лепшыць валоданне роднай мовай або пачаць яе вывучаць. У дапаможніку чытач знойдзе, як і ў першым выданні, уводна-фанетычны курс, асноўны курс, розныя тыпы мастацкіх тэкстаў (з лексічнымі каментарыямі) для самастойнага чытання, адказы для граматычных практыкаванняў, а таксама зводныя граматычныя табліцы. Як чытаем у прадмове (с. 3), у новым выданні аўтарка паправіла хібы ў націсках (цяпер усе словы маюць пазначанае месца націску), абнавіла лексіку ў некаторых практыкаваннях, удакладніла граматычны матэрыял, дадала новыя заданні і г. д. Электронны дадатак гэта ўжо не CD, але матэрыял на воблаку, да якога вядзе QR-код, змешчаны на адвароце тытульнага ліста. У падручніку знаходзіцца матэрыял на моўныя узроўні A1-B2. Кніга дакладна прыдасца не толькі замежным студэнтам, але і ўсім тым, хто хоча авалодаць беларускай мовай.

Радаслаў Калета
Варшаўскі ўніверсітэт
Польшча
rkaleta@uw.edu.pl

Патрабаванні да афармлення артыкулаў і рэцэнзіяў для часопіса «Беларуская мова як замежная»

Запрашаем усіх ахвотных дасылаць свае матэрыялы на электронную пошту **rkaleta@uw.edu.pl**.
Шрыфт Garamond 12, інтэрвал 1,5 (у спасылках памер шрыфта – 10, інтэрвал паміж радкамі – 1,0).

Афармленне артыкула

Імя (не ініцыял) і прозвішча аўтара

Імя і прозвішча аўтара па-англійску (як у пашпарце)

Месца працы аўтара (назва вну і краіна, напр. Варшаўскі ўніверсітэт, Польшча)

Адрас электроннай пошты аўтара (напр. **e-mail: rkaleta@uw.edu.pl**)

Асабісты нумар навукоўца ORCID

Загалавак

Загалавак па-англійску

Рэзюмэ па-англійску (да 500 знакаў)

5 ключавых слоў па-англійску

Рэзюмэ па-беларуску

5 ключавых слоў па-беларуску (да 500 знакаў)

Асноўны тэкст

Літаратура (ненумараваны алфавітны спіс)

Цытаты падаюцца ў двукоссі (") – без курсіву.

Ілюстрацыйны матэрыял вылучаецца курсівам.

Спасылкі на літаратуру змяшчаюцца ў артыкуле ў квадратных дужках, падаем прозвішча аўтара або рэдактара, год выдання і старонку, напр.:

1 аўтар: [Трацяк 2015: 58],

рэдактар: [Барысенка (рэд.) 2015: 54],

Працы аднаго аўтара, выдадзеныя ў адным годзе: [Калета 2015а: 65, 2015б: 120-124],

2 аўтары адной працы: [Барысенка, Калета 2015: 65],

3 аўтары адной працы: [Барысенка, Калета, Трацяк 2015: 65],

шмат аўтараў: [Калета і інш. 2015: 65].

Дапускаюцца аўтаматычна прастаўленыя спасылкі знізу старонкі для дадатковых заўваг і каментароў, але не для звычайных спасылак на літаратуру.

Бібліяграфічны спіс, размяшчаецца ў канцы артыкула ў нenumараваным алфавітным парадку. Кірылічныя і лацінаграфічныя працы нельга падаваць ўлярэמשку агульным спісам. Кірылічныя бібліяграфічныя пазіцыі павінны быць транслітараваныя ў адпаведнасці з англійскай транслітарацыяй. Транслітаруем

на сайце: <https://www.translitteration.com/transliteration/en/belarusian/national/>, напр. Kalieta R., 2022, *Maja Bielarus*, Varšava.

Прыклады:

1) Манаграфія

Važnik S., 2008, *Kantrastyŭny syntaksis polskaj i bielaruskaj moŭ. Siemantyka i dystrybucyja dziejasloŭnaha predykata*, Minsk.

2) Манаграфія пад рэдакцыяй

Lahviniec A., Čulickaja T. (red.), 2013, *Bielarus i bielarusy siarod susieddziaŭ: historyčnyja stereatypy i palityčnyja kanstrukty*, Varšava.

3) Раздзел у манаграфіі пад рэдакцыяй

Lobač U., 2013, *Vobrazy susiednich narodaŭ u tradycyjnym svietapohliadzie bielarusaŭ*, [in:] A. Lahviniec, T. Čulickaja (ed.), *Bielarus i bielarusy siarod susieddziaŭ historyčnyja stereatypy i palityčnyja kanstrukty*, Varšava, s. 39-52.

4) Артыкул у часопісе

Kalieta R., 2013, *Pra bielaruska-poľskich "faľšyvyx siabroŭ pierakladčyka"*, "Acta Albaruthenica", t. 13, s. 135-144.

5) Публікацыі з Інтэрнэту:

Kalieta R., *Vykladčyk bielaruskaj movy z Poľščy: "Bielarusy nie pavinny bajacca rabić pamyłki i pavinny havaryć pa-bielarusku"*, [online] <https://radiokultura.by/be/news/vykladchyk-belaruskaj-movy-z-polshy-belarusy-ne-pavinny-bayacca-rabic-pamyłki-i-pavinny-gavaryc> [dostup 4.11.2016].

Афармленне рэцэнзіі

Ініцыял і прозвішча аўтара або аўтараў, загалолак кнігі, выдавецтва, месца і год выдання, колькасць старонак

Асноўны тэкст

Імя і прозвішча аўтара рэцэнзіі

Месца працы аўтара рэцэнзіі (назва вну і краіна)

Адрас электроннай пошты аўтара

Рэдакцыя пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для публікацыі, а таксама іх рэдагавання.